

Чытач ужо мог заўважыць, што, пачынаючы з № 5 гэтага года, адным з заснавальнікаў нашага часопіса стаў Беларускі ўніверсітэт культуры. У гэтай навучальнай установе ў апошнія гады адбываюцца вельмі цікавыя і значныя падзеі, пра якія ёсьць расказвалі. Цяпер уводзіцца спецыяльная рубрыка, і рэдакцыя мае намер больш сістэматычна асвятляць жыццё Беларускага ўніверсітэта культуры.

ПАД
ВЕТРАЗЕМ
ДУХОУНАСЦІ





Першы званок! Ён адноўка-ва чаканы і жаданы як у школе, так і ў вучылішчах, тэхнікумах, вышэйшых навучальных устаноўках. Ды і не толькі чаканы, але адначасова нясе з сабой пэўную загадкавасць, ад якой робіцца крыху трывожна і неяк неспакойна на душы. Што ж там наперадзе? Якая дарога чакае цябе? Наколькі можна будзе ісці па ёй спакойна і ўпэўнена. Аднак і ў гэтым чаканні, і ў пэўнай трывозе — свая прывабнасць, што ператварае ў свята. Свята першага званка, свята ведаў. Таму дзень першага верасня, як правіла, і становіцца па-свойму ўрачыстым, а ўжо некалькі гадоў на-зад пазначаецца ў календарах як Дзень ведаў.

Праўда, да нядайняга часу ён, як і ўсе святы, звычайна быў палітызаваны, пазбаўлены шчырасці і духоўнасці. І Мінскі інстытут культуры ў гэтым сэнсе не выключэнне. Але год на-зад тут вырашылі адысці ад звыклай завядзёнкі, і Дзень ве-даў прайшоў упершыню як са-прауднае свята асветніцтва, духоўнасці, беларускага пісьмен-ства. А там, дзе добры пача-так, хутчэй трэба чакаць не менш добра грацыгу. Гэтак і атрымалася сёлета, калі Дзень ведаў ва ўніверсітэце культуры ператварыўся ў сапрауднае моляунічае відовішча з эле-ментамі тэатральнасці.

Каб адбылося яно — напачат-ку шмат папрацавалі аўтары сцэнарыя, а гэта загадчык наву-чальнага працэса ўніверсітэта Рычард Саматыя, загадчык ка-федры рэжысурсы народных святаў — ён жа рэжысёр свя-

точных мерапрыемстваў — Пётр Гуд, студэнты кафедры рэжы-сурсы святаў Аляксей Камінскі, Алеся Пухава, Зінаіда Купрэй, Вольга Перадзяры, Арцём Чар-нышоў.

З першага ж моманту гэтага свята да яго змаглі далучыцца і дзесяткі мінчан. Людзі, якія спяшаліся па сваіх справах, выйшаўшы з тунеля, запынялі крок. Іх вабіла музыка, паль-маянныя прымовы, прываблівала моляунічасць і непаўторнасць дзеяйства, што адбывалася пе-рад уваходам у будынак, на казырку якога красаваўся вялі-кі партрэт Францыска Скары-ны.

Поруч з выявай сына Палац-кага красаваліся харугвы, на якіх таксама былі знаёмыя по-стаці — Максіма Багдановіча і Максіма Гарэцкага, Янкі Купа-лы і Якуба Коласа...

Пяшчотна і задушэўна, кра-нальна-пранікнёна разлілася па наваколлі мелодыя «Радзіма мая дарагая». І толькі сціхлі яе апошнія акорды, як пачуўся поклічны гук старажытных фан-фараў. Гэтыя даўнія музычныя інструменты былі вернуты да жыцця дзякуючы намаганням выкладчыка кафедры духовай музыкі Ігара Мангушава.

Першымі на заклік фанфар адгукнуліся ўдзельнікі ансамбля «Валачобнікі», якія прапанавалі ўзвес прысутных вакальна-харэаграфічную сюіту «Пры-вітанне». А якое ж вітанне без песен, танцаў? Зразумела, на-родных, тых самых, без якіх і немагчыма свята. А ўслед за выступленнем «Валачобнікаў» пачулася адна з мелодый «По-лацкага сыштка». Запіс з яго

напомніў, наколькі багатыя тра-дыцы і ў беларускай прафе-сійнай музыцы...

Вядучы свята Р. Саматыя за-прашае на прыступкі будынка ўніверсітэта рэктарат, прафе-сарай, загадчыкаў кафедраў, ганаровых гасцей... Дактары на-вук у мантых і канфедэратах. Нібыта на дварэ не канец двац-цатага стагоддзя, а Сярэдня-вечча. Што ж, вяртанне да тра-дыци — таксама адна з маж-лівасцей лепей разабрацца і ў сваёй эпосе. І, зноў жа, пра-весці свайго роду паралель. З мінулага ў дзень сённяшні, а ў думках зірнуць і ў заўтра — ту самую будучыню, якая для студэнтаў-першакурснікаў і па-чыналася з гэтага памятнага дня.

Чуваць воклічы: «Віват!», «Ура!»... Да прысутных звярта-еца рэктар ўніверсітэта Я. Гры-гаровіч. Ядвіга Дамінікаўна падкрэслівае, што шлях да ве-даў — цяжкі, але ён патрэбны і прыносіць заўсёды задаваль-ненне, паколькі адбываеца да-лучэнне да самой духоўнасці, а чалавек, спазнаючы багатыя культурныя набыткі, адначасо-ва лепш пазнае і самога сябе, раскрываеца як асона, індыві-дуальнасць.

І на самай справе гэта так. Тым больш ва ўніверсітэце культуры. Універсітэт, якому сёлета споўнілася 20 гадоў і які годна нясе ідэі Адраджэння, Асветніцтва, Духоўнасці.

Акадэмічны хор ўніверсітэта выконвае старадаўні студэнцкі гімн «Гаўдэамус». Пачалі спя-ваць яго ўсе прысутныя: студ-энты, выкладчыкі, госьці...

Ад імя першакурснікаў з па-



чаткам навучальнага года ўсіх павіншавала студэнтка факультэта культуралогіі Вікторыя Шаравара. А самі першакурснікі, як той гарох, высыпалі з гурту і з кветкамі, букетамі акружылі сваіх будучых выкладчыкаў... У гэты час зноў знайшлася спраўа акадэмічнаму хору — гучыць кант «Многае лета».

Слова даецца прафесару В. Лявончыкаву. Васіль Емяльянавіч таксама ў манты і канфедэратцы. І ён таксама зычыць самых найлепшых поспехаў і студэнтам, і выкладчыкам.

Вядучы спецыяліст Міністэрства культуры і друку Уладзімір Мамонька ўручыа ганаровыя граматы студэнтам, якія адзначаюцца гэтай высокай узнагародай (дарэчы, такія граматы студэнты ўвогуле атрымліваюць упершыню) за актыўны ўдзел у сёлетнім свяце гумару «Аўцюкі». І не праста за ўдзел. Аўцюкі змаглі годна па спаборнічаць з сусветна вядомым Габравам.

Аднак вернемся да будынка ўніверсітэта. Р. Саматыя прамаўляе да прысутных вуснамі Скарыны: «Понеже от прирождения звери, ходящие в пустыни, знают ямы своя; птицы, летающие по воздуху, ведают гнезда своя, рыбы, плавающие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих,— також и люди, и где зродилися и ус-кормлены суть по Бозе, к тому месту велиющую ласку имаютъ».

Студэнты ж у гэты час выносяць старажытныя фаліянты... Становяцца з імі так, што ўтвараеца як бы алея перша-

асветнікаў, адначасова ведаў, асветы і пісьменства, скрозь якую і ідзе багіня Ведаў. У яе ролі выступае студэнтка Наташа Навумовіч. Да ўсіх, хто сабраўся тут, яна звяртаеца ад імя Ефрасінні Полацкай. Гучыць «Запавет нашчадкам»:

«Вось сабрала вас, нібы птушанятаў, пад крылы свае і на пашы, нібы авечак, каб вы пасвіліся ў Божых наказах. А я з лёгкім сэрцам стараўся вучыць вас, бачачы плён вашае працы, і дождж вучэння на вас праліваю! Пастарайцесь ж, дзеци мае, пазбегнунць агню непагаснага, якому аддаюць пустазелле, зрабіцесь пшаніцаю чыстаю і змяліцесь ў журнах уміронасці, малітвамі і постам, каб чыстым хлебам прынесціся на трапезу Хрыстову.

Найпадобнейшая Ефрасіння, ігumenня Полацкая».

Да фаліянтаў выкладчыца прадстаўнікі ўсіх чатырох факультэтаў універсітэта: бібліятэчна-інфармацыйных сістэм, культуралогіі, мастацкай творчасці, факультэта завочнага навучання. Яны кладуць руکі на фаліянты, і гучыць клятва, якую падхопліваюць усе ўдзельнікі свята. Клятва — быць годнымі прадаўжальнікамі справы папярэднікаў. Клятва — сумленна ісці па шляху духоўнасці, стацранна авалодваць ведамі. Як працяг яе — выкананне «Гімна Беларускага ўніверсітэта культуры», створанага вядомым патэтам-песеннікам, прарэктарам па навукова-творчай работе ўніверсітэта Аляксандрам Лягчылавым і выкладчыцай кафедры мастацтва эстрады Ганнай Казловай.

Вядучы запрашае рэктара Я. Грыгаровіч даць першы званок. Чароўныя гукі яго зліваюцца з мелодыяй «Полацкага сыштка». Усе накіроўваюцца па алеі першаасветнікаў, праходзяць праз сімвалічную браму ведаў, што ўтварылі дзяўчата і хлопцы ў нацыянальных касцюмах, і асыпаюць студэнтаў зернем, жадаюць ім дабрабыту, а ў далейшым шчодрага ўмалоту.

Пасля ўрачыстасцей пачаліся заняткі. Першыя заняткі вялі прафесары В. Цітоў, А. Сабалеўскі, Ю. Чурко, Г. Барышаў, В. Няфёдаў, Г. Мішуроў, С. Дробыш, Я. Раутовіч і іншыя. Усё гэта людзі ў навуковым і культурным асяродку знакамітыя. Ім ёсць што сказаць сваім выхаванцам, ёсць чаму іх навучыць!

Калі ж прасачыць яшчэ раз у думках, як арганізавана, зладжана і змястоўна праходзіла гэтае свята, лёгка ўпэўніцца, што з самага пачатку навучання студэнты-першакурснікі атрымалі даволі поўнае ўяўленне аб tym, як трэба ладзіць магчымісція відовішчы. Набыццё ж майстэрства, а затым удасканаленне яго — наперадзе. Таму застаецца пажадаць усім, хто вучыцца ва ўніверсітэце культуры, поспехаў і выкладчыкам. А яшчэ думаецца, не лішнім будзе, калі гэтае свята стане прыкладам для іншых навучальных установ у наладжванні падобных мерапрыемстваў. Усё ж ёсць чаму павучыцца...

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Фота Ул. КРУКА